

Чырвоная Зьмена

№ 209 (1176) | Аўторак, 9-га верасьня 1932 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
 Орган ЦК ЛКСМБ
 умовы падпіскі:

1 месяц	30 кап.
3 месяцы	90
6 месяцаў	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
 Менск, вул. Карла Маркса, 36
 Тэлефоны: рэдактара—7-25,
 сакратарыят—12-19.
 АДРАС КАНТОРЫ:
 Комсомольская 25, тэлеф. № 903.

ГОД ВYДАНЬНЯ X.

Кошт асобнага № — 2 кап.

Комсомольскія ячэйкі, упаўнаважаныя „Чырв. Зьмена“

Паклапаціцеся аб сваёчасовым забясьпечаньні комсомольцаў „Чырвонай Зьменай“
 Да X-га зьезду комсамолу Беларусі

Станьце баявымі дзорцамі!

Будзьце ў перадавых шэрагах непасрэдных творцаў соцыялістычных работ

Да ўсіх юнкорскіх брыгад, юнкураў і чытачоў „Чырвонай Зьмены“!

Інтэрэсы соцыялістычнага будаўніцтва, інтэрэсы партыі і рабочае клясы зараз патрабуюць напружаньня ўсіх сіл комсамолу, усіх рабочае клясы, гаспадарчых, прафэсійных арганізацый на справу выкананьня вытворчай праграмы гэтага году.

Выкананьне адрозьнівае Цэнтральна-Капітэту партыі павінна стаць справай бальшавіцкага гонару груктоўпейшай задачай кожнага камітэту, кожнай комсомольскай ячэйкі, кожнага комсомольца і маладога рабочага.

На выкананьне гэтай „грунтоўнай рашаючай задачы“ ЦК УсеЛКСМ абавязвае мобілізаваным уесь комсамол і абавязвае комсомольскі друкарства штодзённа зводзіць барачы з прарывамі, паказваючы лепшыя вобразы мэтаду барачы за выкананьне прафінансу, бязлітасна б'ючы тых, якіх адстаюць, тармозяць і врываюць выкананьне прафінансу.

Рэдакцыйныя колектывы „Чырвонай Зьмены“, надаючы вялізарнае палітычнае значэньне адрозьнівае ЦК УсеЛКСМ, КП(б)Б і пастанове ЦК УсеЛКСМ, абавязвае сьпе мобілізаваным на ліквідацыю прарываў у прафінансаваньні 2-га году п'яцігодкі.

Практычна выконваючы пастановы ЦК УсеЛКСМ, рэдакцыя мобілізавала 60 проц. сваіх працаўнікоў для непасрэднай працы на вытворчасці да пачатку новага гаспадарчага году.

Рэдакцыя зварачаецца да непасрэдных творцаў газэты — да масы юнкураў — з заклікам разам з намі абвясціць сьпе мобілізаванымі да выкананьня задач, якіх паставілі адрозьнівае ЦК УсеЛКСМ і пастановы ЦК УсеЛКСМ.

Друг бальшавіцкага гонару патрабуе ад кожнага юнкура самаадданай баявой работы на гаспадарчым фронце.

Выходзячы з гэтых баявых партыйных дырэктыв, рэдакцыя зьвяртаецца да ўсіх юнкураў з заклікам:

Організуіце прапрацоўку адрозьнівае ЦК УсеЛКСМ і пастановы ЦК УсеЛКСМ і ЛКСМБ на сходах рабочай моладзі ў час абедзёных перапынкаў на заводзе, у цэху.

Будзьце першымі ў справе арганізацыі ударных і скрызных брыгад імя 3-га году п'яцігодкі.

Разам з партыйнай і комсомольскай ячэйкай усламерна дабівайцеся поўнага і хутэйшага дэдаўня п'яціна да кожнага варштату і рабочага.

Праўдлівае максымум ініцыятывы ў справе вышуканьня і выкарыстаньня ўнутраных рэсурсаў на вытворчасці, у справе стварэньня хваля сустрэчанага прафінансу.

Будзьце прыкладам працоўнай дысцыпліны, рашуча б'ючы гультаёў, вачоў, нядбайнікаў, „лятуноў“, сымулянтаў, бюракратаў,

шкіднікаў, чыноўнікаў, іпортуністых — усіх тых, хто сваімі агіднымі адносинамі да вытворчасці, проста і ўскосна наносіць шкоду соцыялістычнаму будаўніцтву, зьліваючы вадку на млыні клясавага ворага.

Карыстуючыся зброяй бальшавіцкай самакрытыкі, праз нашу газэту выводзьце на „чыстую вадку“ канкрэтных носьбітаў зла.

Станьце баявымі дзорцамі „Чырвонай Зьмены“ — арганізуйце на сваім заводзе і ў цэху юнкорскія брыгады і п'яці імя 3-га году п'яцігодкі.

Праз кожны дзень рэгулярна давайце баявыя даносы, зводкі (па тэлефону, тэлеграфу і пошце) аб ходзе ліквідацыі прарываў, аб рабоце ў гэтым напрамку заводскага трохкутніка, комсомольскай ячэйкі, мэтака брыгады на юнкорскае п'яціна алстачых, якіх тармазяць работу, паказвайце перадавых, якіх п'яціна бальшавіцку выконваюць баявы партыйны дырэктывы.

Таварышы юнкоры, заўсёды памятайце, што задача юнкура зводзіцца ня толькі да таго, каб рэгулярна інфармаваць газэту.

Задачы юнкураў у вялікай меры звязаны з тым, каб быць арганізатарамі мас на выкананьне баявых дырэктыв партыі, а гэта ў насе быць заўжды ў перадавых шэрагах непасрэдных творцаў соцыялістычных работ.

Рэдакцыя „Чырвонай Зьмены“.

Ударная брыгада імя XVI МЮД

Комсомольцамі с'ялярна-такернага цеху заводу Мосэлектрык арганізавана ударная брыгада імя XVI МЮД. У склад гэтай брыгады, у якасьці ганаровых брыгадзіраў влілі тры рабочых з вялікім вытворчым стажам.



На здымку: ударная брыгада імя XVI МЮД. У цэнтры — старшы рабочы — ганаровы брыгадзір.

Белагвардзейскі атаман Сямёнаў рыхтуецца...

ТОКІЁ, 5. Харбінскі эмігранцкі орган „Русское Слово“ сьцьвярджае, што ў эмігранцкіх колах ходзіць чуткі аб падрыхтоўцы прадстаўнікам атамана Сямёнава новага антысавецкага выступленьня ў Маньчжуріі.

Кітайскай уладай затрыманы ка-

ля Харбіну 14 расійцаў, у якіх знайдзены гранаты.

Як паведамаў кітайскай газэце, арыштаваны пацвердзілі, што яны зьдзяляюцца белымі. Гранаты, па іх словах, падрыхтаваны імі для зьдзяленьня падраўнаўкаў з савецкімі дзелчамі“.

Выкрыта група шкоднікаў-драпэжнікаў

Злосныя шкоднікі расстраляны

ОДПУ выкрыта арганізаваная група шкоднікаў-драпэжнікаў у сыстэме маскоўскай п'яцовай спажывецкай коопэрацыі.

За апошні час крадзеж востра дэфіцытных прадуктаў харчаваньня, выпягаемых з коопэратыву пры дапамове дзесяткаў тысяч падлежных квіжак, прыняў масавы характар і быў накіраваны на тое, каб унесці дэзорганізацыю ў справу коопэрацыйнага забясьпечаньня рабочых.

Сьледствам і асабістымі прызнаньнямі арыштаваных устапоўлен сыстэматычна водпусь груп работнікаў коопэрацыі спэкулантам-гандларам Масквы і блізкажых гарадоў содзень тон тлушчаў, цукру, круны, мукі і г. д. Пападаючы на прыватны рынак, гэтыя прадукты

прадаваліся насельніцтву па мёрдадзёрніцкім цэнам.

Найбольш злосных шкоднікаў-драпэжнікаў, аўных контр-рэвалюцыянераў:

- 1) Валуева — без п'яўных заняткаў, сын гандьяра;
- 2) Акімана — заг. прадуктовай палаткай;
- 3) Сакольскага — нам. заг. прадуктовай палаткай;
- 4) Жоржоліані — гандляр, без п'яўных заняткаў;
- 5) Чугунова — заг. сталовай;
- 6) Кузьмадзяміноўскага — без п'яўных заняткаў (атрымаў па падложных дакументах каля 6500 заборных квіжак, пібыта для сезонных рабочых).

Колегія ОДПУ прыгаварыла да вышэйшай меры соцыяльнай абароны — расстрэлу. Прыгавор прыведзены ў выкананьне. Астатнія прыгавораны да розных тэрмінаў зьняволеньня ў конц-лагер.

КІТАЙСКАЯ КОМПАРТЫЯ І КОМСАМОЛ ПАВІННЫ ЗАБЬСЬПЕЧЫЦЬ КАНЧАТКОВУЮ ПЕРАМОГУ РЭВОЛЮЦЫІ

Сусьветны эканамічны крызіс і становішча працоўнай моладзі ў Кітаі

Кітай перажывае гостры, глыбокі эканамічны крызіс.

Становішча сялянскай моладзі, як і становішча ўсяго сялянства, стала надзвычайна цяжкім. Барбарская эксплятацыя з боку абшарніка, кулака, тудас, джэнгры і чужаземнага імперыяліста, бесперапынная вайна, стылійныя няшчасьці і, нарэшце, выбухнуўшы сусьветны крызіс, зусім далі да галоты кітайскае насельніцтва. Галодны прыяў катастрофічныя памеры.

Калі ў 1927 г. лік галадуючых быў 9 мільярд, дык у 28 г. іх налічалася каля 29 мільянаў і к канцу мінулага года — 57 мільянаў чалавек, з якіх больш 30% падае на моладзь. У цэлым радзе провинцый, як-то: у Ганьсусу, Сюаньсе, Шаньсі і т. д. — ад галоду памірае па некалькі дзесяткаў тысяч сялян.

Газэты бізупына адзначаюць аб апададзеньні, якое ўсе распаўсюджваецца. Банькі прадаюць сваіх дзяцей для таго, каб саміх выраставаць ад голаду. У выніку ўзмацняючагася крызісу ў прамысловасьці адбываецца масавае зачыненне фабрык, асабліва ў лёгкай індустрыі, дзе больш усё занята моладзь. Так, напрыклад, у Шаньсі з 12 тытунёвых фабрык, дзе да 65% працоўных складае моладзь, да сучаснага моманту засталася толькі 3.

Зачыніліся таксама такія вялікія фабрыкі, як тытунёвая фабрыка „Бр. Нюнь“ і дзе працоўнай моладзі было каля 2500 чал. У шоўкапрадзільнай галіне прамысловасьці, дзе да 85 проц. усіх працоўных складае моладзь, зачынілася больш паловы ўсіх фабрык.

Тысячамі зваліняецца рабочая моладзь. Пры вальдзеньні яна не атрымоўвае ніякае выхадное дапамогі.

Але ня лепш і становішча моладзі, якая застаецца на фабрыках і за олад. Кітайскія пра-пріемцы для таго каб вытрымаць конкурэнцыю чужа-

земных прадпрыемстваў, прымушаны энергічна праводзіць рацыяналізацыю на сваіх прадпрыемствах, паіскаць на рабочую клясу.

Рабочы дзень моладзі павялічыўся з 12 гадз. да 13, а го і да 14. Асабліва цяжкае становішча гарніцай моладзі, рабочы дзень якое за апошні час павялічаны да 14-16 гадзін.

Заработная плата па тэкстыльнай прамысловасьці і шоўкапрадзільнай і інш. прамысловасьці зьніжана да 20-30 проц. у той час, як цэны на прадметы харчаваньня і ў прыватнасці на рыс, які складае асноўнае харчаваньне рабочае клясы, узрасьлі ў два разы.

Пачынае працягвацца так званая сыстэма „вырашчваньня“. Сыстэма гэта заключаецца ў тым, што фабрычна-заводзкія прадпрыемствы „за-кантрактуюць“ на ўсёвы некалькі сот падлеткаў, выплачваючы бальшом па 5-6 руб. за падлетка. Гэтыя „выхаваныя“ працоўныя, згодна дагавору, бясплатна — за харчаваньне і памішканьне — дзесятка год.

Падлетак фактычна ператвараецца ў нявольніка фабрыканта, ён ня толькі ня мае права пераходзіць на другую фабрыку, але нават ня мае права без згоды старэйшага адлучацца з памішканьня фабрыкі.

Цяжкае эканамічнае становішча працоўнай моладзі ў Кітаі ўзмацняе рэвалюцыйны рух.

Сялянская моладзь зьяўляецца асноўным рэзервам для партызанскіх атрадаў і Чырвонай арміі. Мільтарэстыя бізэлітасна распаўсюджваюцца з моладзьдзю. Толькі за апошні 2 гадз. каля 50000 чал. працоўнай моладзі было па-арана сьмерцю. Аднак, ня глядзячы на гэта, расьце рэвалюцыйны рух моладзі.

Організацыя сялянскай моладзі, якая год таму называлася ў сваіх шэрагах 23 тысячы, зараз ператварылася ў масавую арганізацыю якая ахоплівае больш 100000 чал.

Сталі больш частымі выпадкі юнацкіх забастоўак, якія перастварюць у далейшым у агульныя палітычныя забастоўкі рабочае клясы.

Задачы кітайскага комсамолу — арганізаваць працоўную моладзь для надыходзячых рашаючых боёк.

Пэратварваючы забастоўачны рух у масавы рабочы рух, зьліўшыся з сялянскім рухам пад кіраўніцтвам пролетарыяту, кітайская партыя і комсамол павінны забясьпечыць канчатковую перамогу рэвалюцыі.

М. ЖДАНАУ.

ПАЎСТАЊНЕ ВОЙСК У АРГЕНТЫНЕ

12 ваенных самалётаў перайшлі ў рукі паўстанцаў

НЬЮ-ЁРК, 7. На паведаменьню з Буэнос-Айрэса (Аргентына), прыводзяць Аргентыны Іры ойян вышаў у адстаўку.

У арміі выбухла паўстаньне. Над урадавым палацам і домам Ірыгойёна кружацца 20 ваенных самалётаў, якія перайшлі ў рукі паўстанцаў.

Камандуючы ваеннымі суднамі завяў, што фліёт ня выступіць супроць паўстаўшых войск. Па апошніх вестках Ірыгойён бег у Ля-Пляту і падпісаў акт аб сваім выхадзе ў адстаўку.

Паўстаньне выбухла на глебе эканамічнага крызісу у краіне.

Рэканструкцыя нар. гаспадаркі і політэхнічнае выхаваньне.

2. Формы і мэтады працы політэхнічнай школы.
3. Роля ФЭС у падрыхтоўцы кадраў.
4. Падрыхтоўка масавых колгасных кадраў і ШКМ.
5. Політэхнізацыя школы і роля ў ёй профсаюзаў.
6. Сэкцыі па прапрацоўцы праграм.

Старшыня Арг. Камітэту Наркамасьветы БССР А. ПЛАТУН.
 Сэкратар НКА СІНЦІМІ.

I-шы Усебеларускі зьезд па політэхнічнай асьвеце

15-га верасьня ў гор. Менску адчыняецца I-шы Усебеларускі зьезд па політэхнічнай асьвеце.

ПАРАД К ДНЮ:

1. Рэканструкцыя нар. гаспадаркі і політэхнічнае выхаваньне.
 2. Формы і мэтады працы політэхнічнай школы.
 3. Роля ФЭС у падрыхтоўцы кадраў.
 4. Падрыхтоўка масавых колгасных кадраў і ШКМ.
 5. Політэхнізацыя школы і роля ў ёй профсаюзаў.
 6. Сэкцыі па прапрацоўцы праграм.
- Старшыня Арг. Камітэту Наркамасьветы БССР А. ПЛАТУН.
 Сэкратар НКА СІНЦІМІ.

У ТЫЛУ АГУЛЬНАГА НАСТУПУ

Шмат комсамольскіх органаў яшчэ не разгарнулі як сьлед работы на ўсіх франтах колгаснага будаўніцтва

Комсамольскія організацыі! Вы павінны даць гарантыю за будучы ўраджай

Направіць руйнуючы агонь па кулаку і яго агентуры — правых ухілістых, якія зрываюць хлебазагатоўні, асеньню сьвібу і сілоснае будаўніцтва

У барацьбе за сілос

За бальшавіцкую восень


Лічбы гавораць аб прарыве

Да судовай адказнасці тых, хто падрывае моц кармавой базы жывёлагадоўлі

Плян сілосавання па БССР выкананы на 1,7 проц.

На першым месцы па выкананьні плянаў сілосавання стаяць Бялыніцкі р., які выканаў заданьне на 16,2 проц. На другім — Высачанскі раён, які выканаў на 7,2 проц., на трэцім — Самахававіцкі, Юравіцкі і Старобінскі, якія выканалі ад 6, да 6,4 проц. На чацьвёртым месцы Дрысенскі, Беркавіцкі, Віцебскі, Горацкі, Петрыкаўскі, Барысаўскі, Вузьдзенскі, якія выканалі заданьне ад 4,8 проц. да 5,5 проц. Барысінскі, Асьвейскі, Крычаўскі, Касьцюковіцкі, Хоцімскі, Сіроцінскі, Уваравіцкі, Хойніцкі, Чырвона-Слабодзкі, Слуцкі, Рагачоўскі, Дубровенскі, Круглянскі, Жыткавіцкі, Копыскі, Нараўлянскі выканалі заданьне ад 2 проц. да 4 проц.

На самым апошнім месцы стаяць раёны, якія выканалі заданьне на 0,1 проц. — Грэскі, Падаяцкі, Расонскі, Шклоўскі, Ляднянскі. Астатнія р-ны Беларусі выканалі заданьне ад 1,2 проц. да 2 проц.



„Засіласавалі“ д габінэтах...

Замест 132... выкапалі толькі восем

Да адказнасці опартуністых, якія недаацэньваюць значэньня сілосавання

Кіраўнікі РВК і райколгассаюзу Расоншчыны нічога ня робяць у галіне сілосавання. А ў чыноўніцкіх, бюрократычных і апартуністычных адносінах з боку пасобных адказных працоўнай раёну да сілосавання, яскрава сьведчаць наступныя факты.

— Згодна раённага пляну трэба засіласавать 2340 тон корму, для чаго трэба было да 1-га верасьня падрыхтаваць 132 сілосныя ямы. Але дагэтуль выкапана толькі... 8 ям на 100 тон сілоснай масы. Плянны знаходзіцца ў Райколгассаюзе і Райза.

На запытаньне ў кіраўнікоў Райколгассаюзу, што яны думалі зрабіць для палепшэньня работы па сілосаваньню яны далі такі адказ: „Пісаць абешнікі па колгасах — бескармыя справа а пасля прадастаўленьня немагчыма ро іх яма“. Такі адказ даў старшыня Райколгассаюзу — Сямёнін.

Відаць больш мэтаняў у правядзеньні гэтай работы ў яго імя.

Калі райком ЛКСМБ выносіў прапанову аб скліканьні нарады старшын кодгасаў для абгаварэньня канкрэтных мерапрыемстваў па сілосаваньню дык РВК і Райколгассаюзу гэтую прапанову ня прымялі.

Указаньняў сельсаветам ніякіх ня было. Старшыні сельсаветаў у большасьці адносіцца безадказна да гэтай работы. Старшыня Пыляўчынскага сельсавету — Ваўдзіён адказавае: „Займацца сілосаваньнем мне няма часу і наогул гэта не мая справа“.

А між тым, пры сельсавеце маецца арганом, мяшоша сілы, але яшчэ дагэтуль ніводнай ямы ня выкапана.

Мы патрабуем прыцягнуць да адказнасці опартуністых, якія недаацэньваюць значэньня сілосавання ў вырашэньні жывёлагадоўчай праблемы.

Б. Іч

Прыслалі бухгалтароў... для „сілосавання“

Справа сілосавання ў прыгарадных колгасах Менску стаяць на мёртвым пункце. Яшчэ на сёньнешні дзень ніводнага кілёграма корму не засіласавана. Райколгассаюзу ў гэтым напрамку нічога не зрабіў. Там нават цяжка знайсці ліквідавальныя заданьні колгасам.

Адсюль незаблытачына сьць колгасаў належнымі матар'яламі для будаўніцтва ям.

Райколгассаюзу, замест жывой практычнай дапамогі, абмежавалася толькі... пасылкай бухгалтароў. Некаторыя колгасы, як, напрыклад,

колгас імя „Крупская“, зусім адмовіліся будаваць сілосныя ямы.

Штаб пры Фрунзаўскім райкоме ЛКСМБ па сілосаваньню прыняў усе захавы, каб забясьпечыць колгасы рабочай сілай. Выехалі на месцы, дагаварыліся, вынеслі паставы, што кожны комсомолец павінен абавязкова аддаць адзін выхадны дзень на сілосаваньне, але справа ўпёрлася ў матар'ялы. Райколгассаюзу трэба будзе зьварнуць на гэта асаблівую ўвагу.

Штаб па абсьледваньню становішча сілосавання пры Фрунзаўскім РК ЛКСМБ.

Выкапалі адну яму...

Ужо некалькі раз на бюро і сходах Рудзінскай комсамольскай ячэйкі Сымлавіцкага РВК ставалі пытаньні аб сілосаваньні, але ніякіх зрухаў у гэтым няма. На ўсіх сельсаветах выкапана толькі адна яма, якая з-за недагляду ўжо зруйнавана. Кампанія па сілосаваньню — пад пагрозай зрыву. РК КСМ нічога ў гэтым напрамку ня робіць.

К. П.

Выкапалі і супакоіліся

Па Бешанковіцкім раёне было вызначана пабудаваць 32 сілосныя ямы і траншэі, на сёньнешні дзень выкапана — 24.

На гэтым уся праца і спынілася. Ямы не запаўняюцца сілосным кормам, не зама т юцца, ужо некалькі дзён, як праходзіць дождж і незакрытыя ямы абвальваюцца і заліваюцца вадой. Ніхто на гэта не звяртае ўвагі.

Жыўчак.

НЯ ВЫКАНАЛІ ПЛЯНАЎ!

Плянны сілосавання па Мсьціслаўскім раёне ня выкананы. Выкапаны ўжо некалькі ям ня скончаны. РК ЛКСМБ не мобілізаваў навакол гэтага пытаньня працоўную моладзь. Агранамія раёну таксама нічога ня робіць... На сёньнешні дзень усяго выкапана 13 ям.

Барыс Вішня.

Рашуча біць па опартуністых тыпу Рудкоўскага

Некаторыя кіраўнікі з Заслаўскага РВК і Райколгассаюзу скрываюць клясавую лінію ў правядзеньні хлебазагатоўкі

У Заслаўскім р-не частка колгасаў падрыхтавалася да здычы хл ба дзяржаве. Але ў сельсаветах гэтая праца за апошні час зусім занялася.

Гатовіцкі сельсавет, якому вызначана кіроўная лічба ў 100 тон хлеба, не даўў гэтай лічбы да большасьці вёсак і не ацвердзіў на групнах сядзеньнях (Каланіца, Вышкава і інш.).

Кулацтва рэспубліцы разныя чуткі (в. Каланіца) і, падгаварыўшы адсталую частку жанчын, зьмвала хлебазагатоўчыя сходы. Ніякага адпору кулакам не даецца, надварот, — нагядаецца яўнае прымірэнства і садзейнічаньне кулацкай агітацыі. Некаторыя члены Гатовіцкага сельсавету намецлі кантрольныя лічбы хлебазагатоўкі, аднолькавыя як для кулака, так і для сярэдняка. Напрыклад, член сельсавету партыя Рудкоўкі — пры разьмеркаваньні хлеба па кулацкіх гаспадарках хутару Бутаніцы, наклаў на кулака Лазоўскага, які плошчы сельгаспадарак у разьмеры 984 рублі 40 кап., усяго 50 пудоў збожжа, такую-ж колькасьць ён наклаў і на сярэдняка. Кантрольныя лічбы яшчэ поўнасьцю не даядзены да кожнага кулацкага двара. Зроблены ў час першапачатковай хлебазагатоўчай кампаніі памылкі, яшчэ да сёньнешняга дня ня выпраўлены.

Ня лепш справа і па іншых сельсаветах р-ну. Некаторыя сельсаветы, як Шаршунскі і Сёмкава-Гарадзецкі дапусцілі пэлы шэраг грубейшых палітычных памылак у правядзеньні хлебазагатоўкі. Кулакі і тут абкладваюцца нараўне з сярэдняком. Напрыклад кулакі Сёмкава-Гарадзецкага сельсавету здычы дзяржаве на 60-50 пудоў хлеба, у той час, калі яны могуць здаваць 120-130 пудоў. Не даецца рашучага адпору кулацкай агітацыі,

Не паўтараць памылак вясеньняга севу

Комсамольскія організацыі, ячэйкі яшчэ не павярнуліся-творам да выкананьня задач асеньняга севу

Бязьдзейнасьць — на руку кулаку

Падрыхтоўчай работа да асеньняга пасевунай кампаніі па Чэрвеньскім раёне адсутнічае. Маецца пагроза невыкананьня пляну азімага кліну. Плянны даядзены толькі да колгасаў. Ніякай работы не выдзецца сярод адзіналічнікаў. Да пратручваньня і ачысткі насеньня яшчэ не прыступілі. У раёне трыеры стаяць зусім без работы. Па Хутарскім с-с

зусім не пачалася ачыстка насеньня. Сельсаветы тлумачаць гэта тым, што яшчэ не распачалася малатарня. Кліясы вораг распушчае розныя чуткі, што быццам хто будзе малатарніцай, той будзе абкладвацца індыўідуальным падаткам. Гэта хлусьня не атрымоўвае рашучага адпору. Раённыя організацыі нічога ня робяць.

М. Р.

Пад пагрозай зрыву

Пасевная кампанія ў Тураўскім с/с знаходзіцца пад пагрозай зрыву. Яшчэ па сёньнешні дзень у гэтым напрамку нічога ня зроблена. Плянны асеньняга севу не даядзены да вёсак, да колгасаў, не прапрацаваны на сходах беднаты і батрацтва. Нават не абгаварваліся на

ячэйках ЛКСМБ і КП(б)Б. На раёнашчыне яшчэ не пачыналі араць. Агранамія нічога ня робіць у гэтым напрамку. Яны складаюць планы дзесьці ў біягтах РВК і РКС.

Комсамольскія ячэйкі бязьдзейна чаюць.

Навальніца.

Абвясціць сябе мобілізаванымі

Капыльскі РК ЛКСМБ, заслухаўшы справядачу аб ходзе падрыхтоўкі да асеньняга севу, констатуе, што падрыхтоўка праходзіць марудна. Што ў шэрагах колгасаў пасевная плошча пад азімы клін не падрыхтавана („Комунар“, „Пераможца“), контрактацыя па індыўідуальным сьцягарах знаходзіцца пад пагрозай зрыву.

Плян на раёне выканан толькі на 1,1 проц., насеньне да севу яшчэ не сартуецца. Райколгассаюз і Райземчаства зусім не роагуюць на маючыся блыстыствы. Комсамольскія ячэйкі праходзіць

міма ўсіх пералічаных фактаў праў правага опартунізму з пасобных кіраўнікоў. У зьяўленьні гэтым, РК ЛКСМБ пастанаўляе абавясціць усю організацыю ЛКСМБ мобілізаванай, паставіць гэтае павязаньне на актыве. Зараз-жа ехаць усім членам бюро для кроўтавай дапамогі і выкананьня директывы РК ЛКСМБ. Абавязваюць усе комсамольскія ячэйкі правесці сходы моладзі спецыяльна па павязаньню асеньняга севу.

Сэкратар Капыльскага РК КСМ ВАРОНІН.

Спадзяюцца на... кулака



Шаршунская ячэйка ЛКСМБ спадзяецца, што кулакі самі павязуюць свой хлеб дзяржаве і таму спыніла работу па хлебазагатоўках.

Сельсаветаў. Комсамольскія ячэйкі нічога практычнага ў хлебазагатоўках не зрабілі, а Сёмкава-Гарадзецкая ячэйка нават дзэртнуе ад гэтай работы. Сельсавету, які звяртаўся ў ячэйку за дапамогай, адказаў: „Няма ні плошчы, каб усюды працаваць“.

Не аторыя комсамольскія ячэйкі (Шаршунская) думаюць што кулакі самі здадуць лішкі свайго хлеба дзяржаве, таму і нічога не зрабілі. Не звярочваюць ніякай увагі на ўсе кулацкія вылазкі. РК КСМ ніякай работы ў гэтым напрамку не выдэ і ня ведае, што робіцца на месдох.

Плян правядзеньня хлебазагатоўкі РК КСМ складзены, але ён ня выконваецца. Адгэтуль зусім відавочны вынік: бязьдзейнасьць партыйных, КСМ і савецкіх арганізацый стварае спрыяную глебу контррэвалюцыйнай дзейнасьці кулака, зрываюча а важнейшыя гаспадарчыя мерапрыемствы партыі і ўлады.

Трэба неадкладна прыцягнуць да адказнасці кулацкіх агентаў тыпу Рудкоўскага. РК КПБ і КСМ заручыцца зьвязь акулары падбайнасьці і па сёньнешні мобілізаваць масы працоўных сьляштва на перамаганьне ўсіх даўных памылак у правядзеньні хлебазагатоўчай кампаніі. Контрэвалюцыйна кулацкай хлусьні даць сакрушчыць адпор.

А. Есрае.

Ніводнага кілё хлеба прыватніку!

31 жніўня бядніца-сольніцкая частка вёсак: Ніва, Талава, Гаўта Лунда, Хутарскі райкоме ЛКСМБ і райземчаства з'арганізавалі чырвоныя абмалочаныя хлеба. Складзены планы па вывазе хлеба на мітынг у пэўнівалі пратэстаў стайнікоў ураду і партыі, што ніводнага кілё хлеба не дадуць прыватніку.

М. РАК. ТА.

22 ДНІ ДА 3-га году пяцігодкі

Расставіць сілы для рашаючага штурму прарываў!

КОЖНЫ КОМСАМОЛЕЦ У ГЭТЫ АДКАЗЬНЕЙШЫ МОМАНТ ПАВІНЕН СТАЦЬ ВУЗОРАМ УДАРНЫХ ТЭМПАЎ РАБОТЫ ПРАЦОЎНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ І РЭВОЛЮЦЫЙНАГА ГЕРОІЗМУ

Змагайцеся за пераходны сыцяг ЦК ЛКСМБ ячэйцы, якая найлепш падрыхтуецца да сустрэчы 3-году 5-годкі

БУДЗЬЦЕ ЗАСТРЭЛЬШЧЫКАМІ СУСТРЭЧНАГА!

Бярэце на грамадзкі буксір адстаючых, стварайце апэрацыйна-плянавыя групы. лепшых комсамольцаў перанідвайце на найбольш адказныя вучасткі работы

Пастанова ЦК ЛКСМБ аб выкананні дырэктывы ЦК УсеКП(б) ад 3 верасня 1930 г.

У выкананне адозвы ЦК УсеКП(б) аб сустрэчы трэцяга году пяцігодкі і ліквідацыі прарываў бяспраўнага года ЦК ЛКСМБ паставіла: 1. Зараз-жа разгарнуць працу па популярызацыі адозвы ў масах комсамольцаў і працоўнай моладзі. Для гэтай мэты склікаць пленумы ГК, сходныя калектываў і ячэйкі, на якіх вызначыць канкрэтныя мерапрыемствы па рэалізацыі адозвы. Райкомы прымаюць на менш паловы рэальнага актыўна да ячэйкі ў дапамогу ім у ажыццяўленні адозвы ЦК УсеКП(б); 2. ЦК ЛКСМБ абвешчае мобілізацыйны ўзровень комсамол Беларусі на выкананне дырэктывы ЦК УсеКП(б) па выкананні прафінплана і падрыхтоўцы да 3-га году пяцігодкі;

3. Прапанаваць РК і ячэйкам ЛКСМБ прыняць актыўны ўдзел у дасягненні да цэлу, бригады і кожнага рабочага норм штодзённай вытворчасці выпрацоўкі, устанавіць кожнаму комсамольцу прадант павышэння прадукцыйнасці працы; 4. Ячэйкам узяць на сябе ініцыятыву ў арганізацыі сустрэчнага прафінплана, бяручы на грамадзкі буксір адстаючых прадыржэцтваў, ствараючы апэрацыйна-плянавыя групы на ліквідацыю прарываў, перакінуўшы лепшых комсамольцаў перанідвайце на працу на адстаючых вучастках;

5. Пачаць рашучую барацьбу з адстаючымі рабочымі сіламі. Для гэтага комсамольскім ячэйкам прадуваць сваю ініцыятыву і пакаваць на чыні ў прыняцці самаабавязальнасці заставіць на фабрыках і заводах да канца пяцігодкі, ахараціць падобнымі абавязальнасцямі лепшых комсамольцаў; 6. Зараз-жа распачаць падрыхтоўку да правядзення "ўсесаюзнага дня ударніка", адначасна яго правядзеннем новых плаццоўкі дарослых і маладых рабочых і ударных бригады імя 3-га году пяцігодкі. Адначасна пачаць шырокае популярызацыю лепшых працаўдзяцельцаў работы ударных бригад прадыржэцтваў аб 100 проц. выканання комсамольцаў ва ударных бригадах;

7. РК не пазьбей 20 верасня групамі "лёгкай кавалерыі" правесці выкананне дырэктывы ЦК ЛКСМБ аб стварэнні коопэрацыйных дружных у дапамогу коопэрацыйным органам для павышэння вытворчасці забеспячэння і выканання апэрацыйнымі арганізацыямі дырэктывы партыі ў галіне рабоча-абавязальнасці; 8. Прапанаваць РК і ячэйкам пачаць узяць удзел у ажыццяўленні адозвы ЦК УсеКП(б); 9. 15 верасня арганізаваць ўсеагульную наладку "лёгкай кавалерыі" на прадыржэцтва з мэтай пераходнага пераходу на прадыржэцтваў ЦК УсеКП(б) проф. і гаспадарчымі арганізацыямі

10. Прапанаваць ячэйкам прадстаўіць у райкомы рапартаў аб выкананні адозвы ЦК УсеКП(б) да 1 кастрычніка, а райкомам—у ЦК і "Чырвоную Зямлю" да 4-га кастрычніка, прысьвечышы гэтыя рапартаў да 10 го зьдзя прамовы Леніна на 3 зьездзе РЛКСМ. Для лепшай ячэйкі ў барацьбе за п'яцігодку ЦК ЛКСМБ устанавіць пераходны сыцяг;

11. У падарунак комсамолу Украіны мобілізаваць 2000 комсамольцаў для працы ў Донбас. Мобілізацыю скончыць да 1 кастрычніка;

12. Комсамольскім арганізацыям вёскі, як і вытворчым, разгарнуць баявую работу па правядзенню колгасна-вытворчага паходу, зьварнуць увагу на асабліва ўвагу на сьвінаводства, арганізаванае сям'янавае асеньня севу выкананне плянаў хлебазагатоўкі.

13. "Чырвоная Зямля" і "Юнгер Арбэйтэр" сыстэматычна асвятляць ход выканання комсамол адозвы ЦК УсеКП(б), зьмяшчаючы рапартаў і зводкі з фронту барацьбы за прафінплан, устанавіць чорную дошку для адстаючых;

14. ЦК ЛКСМБ падкрэсьлівае, што выкананне адозвы ЦК УсеКП(б) павінна зьліцца адным з найважнейшых мерапрыемстваў у сьпісе падрыхтоўкі да 9-га зьезду УсеЛКСМ і 10 зьезду ЛКСМБ і што пачаць выкананне гэтага маюць толькі пры бязлітаснай барацьбе як з лямімі загібамі і асабліва правым, найбольш небяспечным, опартунізмам.

К 16 МІЮД лепшых комсамольцаў-ударнікаў—у партыю



Комсамольскія ячэйкі заводу Мосэлектрык, у сувязі з сьвяткаваньнем 16 МІЮД, перадае ў партыю двух лепшых комсамольцаў-ударнікаў, т. т. Ілюмнішчага і Кісялёва. На здымку комсамольцы т. т. Ілюмнішчы і Фрэзероўшчык (зьлева) і т. Кісялёў—токары на металу (справа). Кожны з пяцігодковым вытворчым стажа.

Комсамольцы Менску далучаюцца да закліку кастрычнікаўцаў

Адказы рабочых друкарні Сталіна і комсамольцаў „Беларускі“. Хто наступны?

Учора на ячэйкавых вечарох абгаварваўся выклік комсамольцаў фабрыкі „Кастрычнік“ пачаць усебеларускі мітынг-пераклічку дапамогі адстаючым прадыржэцтвам у выкананні прафінплана і складанні сустрэчнага прафінплана 3-га году пяцігодкі. Прапанава комсамольцаў швейнікаў абгаварвалася комсамольцамі „Беларускі“, Друкарні Сталіна і „Комунару“. Вось што пішуць у сваім адказе комсамольцы „Беларускі“ на выклік „кастрычнікаўцаў“.

Мы мобілізуем сябе—выклікаем дрэвапрацоўшчыкаў

Улічваючы агромністыя тэмпы, якія вызначаюцца фабрыкай на 30 і 31 гаспадарчы год (250 проц. па палігудым граблям і 550 проц. па галігудым гузікам), абвешчаем сябе цалкам мобілізаванымі на ліквідацыю прарываў бяспраўнага года і падрыхтоўку да 3-га году пяцігодкі і цалкам ухваліем прапановы комсамольцаў „Кастрычніка“ аб арганізацыі ўсебеларускай пераклічкі-мітыngu. З свайго боку мы абавязуем:

1. Забяспечыць 100 проц. удзел комсамольцаў у бригадах падрыхтоўкі да новага гаспадарчага году. Мобілізаваць 20 комсамольцаў у распарадзеныя вытворчага сектара, фабкому для работы ў бригадах падрыхтоўкі 3-га году пяцігодкі. 2. Разам з вытворчым сектарам мобілізаваць 2 скразных бригады і 20 ударных. Складзіць батальён энтузіястак з моладзі і дарослых рабочых колькасцю на менш чым у 200 чалавек.

3. Павялічыць лічбу радыялізатарскіх прапагоў, унесеных моладзьцю, з 60 да 150. 4. Складзіць групы энтузіястак—застрэльшчыкаў розных форм і метадаў грамадзкай работы. 5. Для больш поўнага выдзялення ўнутрызаводскіх рэсурсаў, ячэйка бярэ на сябе абавязак правесці пасартызацыю абсталяваньня фабрыкі. Выклікаем паслядаўцаў нашаму прыкладу комсамольцаў Меліскага заводу дрэвапрацоўшчыкаў.

Адозву ЦК пераводзім на мову канкрэтных спраў

Комсамольскі калектыв друкарні імя Сталіна абвешчае сябе мобілізаваным на выкананне адозвы ЦК УсеКП(б), ЦК КП(б) і ЦК УсеЛКСМ. Друкары вызначылі наступныя канкрэтныя мерапрыемствы для рэалізацыі пастаноў.

1. Арганізаваць збор прапагоў срод рабочых па пытанню рацыянальнай устаноўкі і пераходу на 7-адзінны рабочы дзень. Закончыць работу 15-га верасня. Правядуць што 5 дзён, як у цэхах /выконваюцца прапановы рабочых. 2. Вывесіць дошку-зводку аб падрыхтаванасці цэхаў да пераходу на сямігадзінны дзень. Такія-ж дошкі вывесіць у цэхах. Тэрмін—10-га верасня.

3. Узяць на сябе ініцыятыву па кожную прапагоў рабочага праз тры дні даць пісьмовы адказ аб выкананні яго прапановы.

4. Арганізаваць ва ўсіх цэхах радыялізатарскія групы з комсамольцаў і маладых рабочых.

5. Пачаць зараз-жа падрыхтоўку да ўсесаюзнага дня ударніка шляхам выдзялення сапраўднага ўдзелу комсамольцаў і рабочай моладзі і выдзялення ва ударных бригадах і імя-ударнікаў.

6. У кожным цэхах стварыць пост комсамольскага калектыву, настаўніцкі перад ім задачы: зьнішчыць цэхавае недахопы і наладзіць міжцэхавае плянаванне. 7. Бярэм на сябе самаабавязальнасць на працягу 3-га году пяцігодкі ня выходзіць з прадыржэцтва. 8. Комсамольскі калектыв бярэ шэфства над фабзавучам ШУМН'ам на лепшую падрыхтоўку кваліфікаваных кадраў для нашага прадыржэцтва. 9. Пачаць першым па прадыржэцтву прапрацоўку сустрэчнага прафінплана—абавязуем усіх комсамольцаў прыняць самы актыўны ўдзел. 10. У кожнай старонцы моладзі заводскай газеты даваць зводку аб выкананні ўсіх узятых намі абавязкаў.

Апрача гэтага „сталінцы“, разам з парт. і профарганізацыямі друкарні—абавязаліся ўвесці павышаныя нормы выпрацоўкі да канца гэтага году. Для пада ўдзялення работы на выкананне адозвы ЦК, 15-га верасня склікаецца канфэрэнцыя актыву ударнікаў. Таксама абвешчана двухдзённая барацьба за якасць прадукцыі.

„Комінтэрн“ здае пазыцыі

У свой час завод „Комінтэрн“ быў лепшым з Барысаўскіх заводаў у выкананні прафінплана, якое даваў да 121 проц. Зараз на заводзе прарыву. Жывеньскі плян недавыканан на 10 проц.

Арганізацыя фабрыкі, дабіўшыся ўздыму энтузіязму рабочых пачыла на лаўрах, спадзяецца на самадзек.

Прадысцыпліна зусім заняпала. Спазьненні на працу на 20 хвілін, уходы з працы хвілін за 15-20 да гудка прынялі сыстэматычны характар. Канцарэцыйны Конак сыстэматычна кідае працу за 15-20 хвілін да гудка. Пачалі расці прагуды. Рабочыя ня ведаюць свайго прафінплана.

Шілаточ Сяргейчык перадаўчае гастрэцы піль вучню, з-за чаго выклікаюцца частыя прастоі варштатаў. Прастоі—адна з галоўных прычын невыканання прафінплана.

Трэцяя рама ў жніўні месяцы прастаяла 26 проц. рабочага часу. Унітажны цэх рамантаваўся 50 дзён, замест 15. Фанэрны цэх з-за адсутнасці клеваварак прастаяў 8 дзён.

Тэхнічнай вучобы на заводзе ня існуе. Цікучасць рабочай сілы прыняла нагараючы характар. За 9 дзён прынята на завод 349 ч лавек, а вышла—320. Да складання сустрэчнага прафінплана н заводзе не прыступі і. Аб скразных бригадах нават і ня чуваць. Вытворчыя бригады працуюць дрэнна. Прапановы рабочых ня выконваюцца.

Належава кіраўніцтва з боку райкому ЛКСМБ і іншых арганізацый няма.

Г. Кугель.

Вярнеце краіне 17.900 пар абутку!

За першыя 5 дзён верасня абутковая фабрыка не дадала 1500 пар абутку. Недадавальняючы вынікі і па якасці. Калі ў канцы жніўня мы мелі 10 проц. абутку 2-га гатунку, дык ва першыя 5 дзён верасня—17 проц.

Калі нормы ў 3300 пар у дзень не павысім, дык да канца гаспадарчага году доўг ф-кі будзе раўняцца—17.900 пар абутку. Асабліва адстаюць загатоўчаны і машыны цэхі.

Працы ліквідаваць можна пры ўмове павышэння нормы выпрацоўкі да 1-га кастрычніка.

Ня глядзячы на гэта, на фабрыцы слаба разгорнута работа па складанні сустрэчнага прафінплана. Магчы навокал складагасі становішча не мобілізаваны. Адозва ЦК УсеКП(б) як сьлед у масах не прапрацавана.

„Вззуві“ застаецца на чорнай дошцы

Програма па вырабу запалак на 1-е верасня выканана на 90 проц., фавэры—на 87 проц. Няма алпору настрою: „калі мы да гэтага часу ня выконвалі прафінплана, дык і ня выканаем яго“. Гэтым і тлумачыцца недавыкананне праграмы.

На фабрыцы, бывае, ня выходзіць на работу па некалькі накатчыкаў і больш сэтні кваліфікаваных зьёмшчыкаў. Бригады накатачнага цэха разваліліся каля двух месцаў таму незад. І на гэта яшчэ ніхто не рэагаваў. Шмат карысных прапагоў рабочых ляжаць без усяякага руху. Тэхнічная частка сьвядома ігноруе гэтыя прапановы.

Работа па ахове працы пастаўлена на фабрыцы з рук воп кешка, што адбываецца на прарывах фабрыкі ў выкананні прафінплана. Проф. і парт. арганізацыі фабрыкі заблылі аб надыходзячым 3-м годзе пяцігодкі.

Фабрыка ўсё застаецца на чорнай дошцы.

Н. Несель.

ПАНОРАМА СОЦЫЯЛІСЬЦЫХ ДАСЯГНЕННЯЎ

Уначы гэты двухпавярховы будынак выдзяляецца з астатніх. Кожны наведвальнік першай ўсебеларускай выстаўкі міжволі спыняецца ля фасаду гэтага дому і прагне ўзіраецца ў прыгожыя, рознакалярызаваныя машыны, якія шпарка рухаюцца сілаю электрычнасьці.

Абнал уваходу, зьвісаючы з даху да зямлі, гараць буйнымі літарамі сьветавыя плякаты: «Нахай жыве электрычная, мэханічная, аграмаднаная гаспадарка!»

Размеркаваліны шчыт з вялічэным рубльнікам зьзяе агнямі на правым франтоне. Ад шыты, лібы тонкія ніці, цягнуцца нэрвы электрычных правадоў. Яны падаюць у лампу — пражэктар, абнал якое мільгаюць агнямі гусеніцы трактароў!

У самым версе, пад бляскам праменьняў, «узняўшы пальцы», працуюць граблі і рэжучы апарат зьяяркі.

Бесьперабойна круціцца і раскідае праменьні дыяндар трыера з бясконцымі вінтамі, з цыліндра цягнэцца бясконца істужка распаленага чырвонага жалеза.

Ня глядзячы на тое, што Савецкая Беларусь, будучы аравай імперыялістычнай і грамадзянскай вайны, атрымала зусім зруйнаваную гаспадарку, у тым ліку і сельска-гаспадарчы інвэнтар, усё-ж зараз апошні з кожным годам панаўняецца і на адзін гектар пасевнай плошчы ў 1932 годзе прыпадзе сельскагаспадарчы інвэнтар на суму больш 24 р. Адначасна праводзіцца рэканструкцыя складу сельска-гаспадарчага інвэнтару даспэвална да калектыўных форм зьяляркыстаньня, што зьмяняе значнае ручное працы, палішае якасьць, навялічвае вытворчасць продукцыі.

Нашы заводы і фабрыкі штодня выпускаюць дзесяткі сельска-гаспадарчых машын. Іх першы рэйд — на машына-дасьледчую станцыю сельскай гаспадаркі, дзе спецыяльныя навукова-дасьледчыя сілы выключна займаюцца дасьледваньнем якасьці выпускаючай продукцыі.

Першы пайкой навалеўну механізацыі і электрыфікацыі — навукова-дасьледчы.

— Вялікая ўстаноўка, на якой дасьледуюць металі на іх пьвердэсьць, якасьць і пругкасьць, дзе сілу ў 30 тон ціску на ўсе металі. Яна прыводзіцца ў рух электраматорам.

«Пяцігодка ў чатыры гады»

Поўнасьцю рэалізаваць пазыку!

Выклікаем Зембінскую ячэйку

Комсамольская ячэйка колгасу «Беларусь» (Бягомедзкі р-н), абгаварыўшы на сваім агульным сходзе пытаньне аб рэалізацыі пазыкі «Пяцігодка — у чатыры гады», ухваліла наступнае:

Усім комсамольцам падпісання на менш чым на месяцны аклад заробтку.

Наладзіць субвонік і на выпрацава-

нья грошы набыць агульную для ячэйкі аблігацыю пазыкі.

Правесці растлумачальную працу на вёсцы і зааёбруваць падпішыкаў на пазыку сярод насельніцтва.

Выклікаць Зембінскую ячэйку ЛКСМБ на соцпаборніцтва на лепшую падпіску.

Д. С.

Ганебна адстаюць

Такое становішча няглядаюцца на ўсіх ячэйках колгасу. Меўся быць сход колгасу па пытаньню рэалізацыі пазыкі, але з 80 комсамольцаў зьявілася толькі — 15.

Такое становішча неда ушчална.

А. Заўруха.

А. Сонцавей.

Падпіска на пазыку «Пяцігодка — у чатыры гады» колгасам ЛКСМБ ф-кі «Спартак» (г. Шклоў) праводзіцца слаба. Некаторыя комсамольцы мэханічнага іску падпісаліся ўсяго на тыдзень заробка, а некаторыя зусім адмаўляюцца падпісання.

Бюро Сьвільскай ячэйкі (Бабруйшчына) яшчэ ня думала аб падпіску на пазыку. Нават на ўсе комсамольцы ведаюць аб пазыцы.

ВАСЬКА.

ШКОДНІКІ АСУДЖАНЫ

Бужын асуджан на 7 год пазбаўленьня волі

Учора а 5-ай гадзіне раніцы скончыўся суд над шкоднікамі рабочага забясьпечанья. Суд прайшоў пры вялікай зацікаўленасьці працоўных мас, якія надзвычайна уважліва сачылі за ўсім ходам справы.

На працягу доўгага часу рабочы Менску ня быў занясьпечан гароднінай. У той час, калі з савгасаў і колгасаў ішлі вагоны бульбы, гэтыя людзі далі загад спыніць падвозку.

Капуста, гуркі, грыбы закупаліся і зьвалляліся бяз усякага парадку і гнілі. Гнілая гародніна не адбіралася ад здаровае і масаю закацвалася

вінавайцы панесьлі належную кару.

Падсудны Бужын, — сын гандлярта, які судзіўся ўжо за растрату 600 рублёў, асуджан на 7 год пазбаўленьня волі ў працоўным выхаваўчым лягэры ў аддаленым раёне Савецкага Саюзу з пазбаўленьнем у правох на 5 год.

Падсудны Бязрозкін прысуджан на 3 гады пазбаўленьня волі з забаронай па адбыцьці тэрміну пакараньня займацца пасады ў коопэрацыйных грамадзкіх арганізацыях на працягу 3 год.

Склад суду над шкоднікам рабочага забясьпечанья

Зьлева направа: т. т. Вішнік, Шапіра, Астроўскі. У авале — пракурор тав. Курачкін



ў зямлю. Так працоўнікі МЦРК адносіліся да рабочага забясьпечанья, так губіліся сотні і тысячы рублёў.

Суд скончыў сваю працу. Перад судом прайшоў цэлы шэраг сьведкаў і ўсе як адзін адзначалі наяўнасьць нежаданьня наладзіць абслугоўваньне рабочага спажываць.

Шкодніцкія дзеі далі сваё вінікі. У крамы дастаўлялася нікуды ня вартая гародніна, працоўнікі крам адмаўляліся прымаць яе, чаргі расьлі і разам з імі расло нездавальнесьце і абурэньне спажываць.

Наш друк свачасова сыгналізаваў небясьпеку. Але бюрократы з МЦРК адварачваліся ад усіх сыгналаў, не зьвярталі на іх увагі.

Прысуд вынесен. Галоўныя

Падсудны Юдовіч — асуджан на паўтары гады ўмоўна з прававальным тэрмінам на 3 гады.

Астатнія падсудныя — Вольсон і Гордзін — судом апраўданы.

Гэтая справа паказвае, што пролетарскі суд ня дасьць зрываць справу рабочага забясьпечанья, ня дасьць спынуць куляваць на нашых гаспадарчых цяжкасьцях. Адначасна з гэтым, мы яшчэ раз ставім пітаньне аб правярцы складу працаўнікоў ЦРК з тым людзям тыпу Бужына і ім падобным ня была даручана адказнейшая справа рабочага забясьпечанья.

Паведамленьні

11 верасьня а 6-ай гадзіне ўвечары ў памяшканьні клюбу Працасьветы (Камуністычнай 19) адбудзецца зьезд «Легіх Кавалерых» Атрацам, якія не атрымалі мандаты, пэтрэбна абавязка атрымаць у Р.К. ад 5-ай да 7-ай гадз. веч.

Кіраўнікі атрадаў павінны зьявіцца рапарты аб праробленай працы свайго атраду не пазьней 10-га верасьня.

Парадак дню зьлёту:
Аб чарговых задачах гр. «Л. К.» (г. Гершман)
Аб астанавіцы працы гр. «Л. К.» Фрунзенскай орг.

Зацьверджаньне штабу
Яўка усіх дэлегатаў абавязкова без спазьненья.

Штаб «Л. К.» Ф. Р. И.

9-ХІ, роўна а 6-ай гадзіне, на 4-м паверсе Дзяржгандальбелу адбудзецца агульны сход партыйнага, комсамольскага колгасу ў аддзеле усіх беспартыйных устаноў НКГ.

Парадак дню: 1. Доклад аб адозьве ЦК УсеКП(б) (дакл. НКГ — Вальш), 2. Доклад аб МЮД'зе і аб алозьве ЦК УсеЛКСМБ (дакл. т. Леучанка), 3. Рапарты аб выкананьні сваіх плінаў (Дзяржгандальбел, Белмяса, Саюзхлеб, Белплод ародьня, Белрыба і Белхарчтрэст).

Запрашюцца прадстаўнікі і рабочыя ф-кі «Кастрычнік», а таксама прадстаўнікі газэт.

Бюро колгасу К(б)Б і ЛКСМБ НКГ.

Юнэскыя Мецкай Біржы Працы, паведамляе, што падлеткі, якія прайшлі психатэхнічны і медыц. агляд у школах ФЗВ МББ чг., павінны зьявіцца

8-га верасьня г.г. ад 1-ай гадз. веч. у памяшканьне Юнэскыя Б. Працасьветы

Загадчык юнэскыя Менск. Б. Парацы Шымаў

Фрунзэньскі і Кастрычнікаўскі ЦК ЛКСМБ на 9-ХІ склікаюць а 8-ай гадзіне ўвечары, у клубе Савгандальбелу агульны сход пэтрэбнае аб'яднае паседжаньне бюро ячэйкі ЛКСМБ савецкіх устаноў

Менск з бюро юнэскыя клубу Савгандальбелу на пытаньнях выкананьня вай работ сярод моладзі савецкай устаноў. Яўка усіх таварышоў абавязкова.

Кастрычнікаўскі РК ЛКСМБ. Сімаў, у 6 з пал. гадзінь увечары ў памяшканьні РК адбудзецца нарада зьявіцца аб'яднае паседжаньне бюро ячэйкі ЛКСМБ савецкіх устаноў

СМБ і сэкратароў ячэйкі і колгасу Савгандальбелу на пытаньнях выкананьня вай работ сярод моладзі савецкай устаноў. Яўка усіх таварышоў абавязкова.

10-га верасьня ў 6-й гадз. веч. у памяшканьні клубу Леніна (пасаўскай станцыя) адбудзецца нарада зьявіцца аб'яднае паседжаньне бюро ячэйкі ЛКСМБ савецкіх устаноў

Клуб Друкароў. У чацьвер, 12-га верасьня, а 7-й гадзіне увечары ў клубе Друкароў адбудзецца агульны-гарадск зьезд зьявіцца аб'яднае паседжаньне бюро ячэйкі ЛКСМБ савецкіх устаноў

раў. На зьезд запрашаюцца ўсе члены рэдкалегій, рабкору, насельніцтва ваяенскору.

Масавы сэктар «Зьяў